

Лістык „Лёгкай кавалеры“


У значнай частцы раёнаў адбываюцца провалы і зрывы зьлётаў „Лёгкай Кавалеры“ Кіраўніцтва комсамольскіх камітэтаў ня ўсюды мобілізавала масы на правядзеньне баявой работы

Аб правалах у баявой рабоце

Матэрыялаў, паступаючых у гэтых гаворах аб тым, што ў най частцы раённых комсамольскіх арганізацыяў з правядзеньнем зьлётаў „Лёгкай Кавалеры“ справа ніяк надта кепска. Завезеныя зьлёты „Л. К.“ у вяснінкі, Касцюковіцкім і іншых, матэрыялы аб якіх мы сёньня гаворым, гавораць аб тым, што сюды да гэтага важнага політэрамерапраемства падыходзіць з пэўнай увагай і сур'ёзна, што пастанова ЦК МБ і ЦК КП(б)Б, на пытаньне правядзеньня зьлётаў, ня ўсюды выконваецца.

важных роляў у справе перабудовы работы комсамолу. Абвешчаны комсамолам трохмесячнік пролетарскай беларускай культуры і культуры нацыянальных меншасцяў, падрыхтоўчая работа і правядзеньне вясновай пасаўной кампаніі на поўнае выкананьне промфінплану гэтыя пытаньні на сёньняшні дзень павінны стаць пунктам увагі ўсёй комсамольскай арганізацыі з тым, каб гэты мерапрыемстваў поўнасьцю выкарыстаць для перабудовы саюзнай работы, каб пасьпяхова справіцца з ажыццяўленьнем задач партыі на шляху тэмпы соцьялістычнага будаўніцтва, на ліквідацыю кулацтва, як класу. Між тым некаторыя камітэты, дзякуючы сваёй закаханасьці, консерватызму, бюракратычным адносінам да „Л. К.“, ня толькі не садзейнічаюць яе руху, а сваімі адносінамі аб'ектыўна ўгробляюць жывую ініцыятыву.

эмаства будзе пасьпяхова праведзе на на мясцох. У значнай частцы раёнаў зьлёты ўжо адбыліся, але на гэтым затрыманьні не ў якім разе нельга. Комсамольскія камітэты і ячэйкі павінны сьстэматычна правозьці працу па палешаньцю работы „Л. К.“, папулярызавы яе і рашэньня зьлётаў сярод шырокіх мас комсамольцаў, працоўнай моладзі і дарослых рабочых. Трэба зьвярнуць увагу на справу распаўсюджваньня вопыту работы „Л. К.“, а ў гэтым напрамку ў нас справа абстаіць яшчэ кепска. Мы хочам зьвярнуць увагу на старых юніораў на тое, каб палешыць якасьцю матэрыялаў аб працы „Л. К.“, якія дасылаюцца ў газету, каб глыбей асьвятляць яе працу на асобных участках нашага будаўніцтва, на жывых прыкладах, каб наказаць ня толькі, што зроблена, але і як зроблена, якім спосабам. Каб паказаць ня толькі непрацэздольнасьць таго ці іншага атраду, але наказаць, адкуль яна выйдзе і гэта а ў нашых матэрыялах вельмі мала.



Наносіць руйнуючы Удар ворагу

На зьлёце „лёгкай кавалеры“ Фрунзэнскага раёну

18-га студзеня ў памяшканьні дому партыйнай асветы імя Карла Маркса адкрыўся зьлёт „Лёгкай Кавалеры“ Фрунзэнскага раёну. На зьлёце прысутнічала каля 400 дэлегатаў, а таксама і рабочыя ад некаторых прадпрыемстваў. На першым пасяджэньні зьлёт заслухаў даклад старшыні МенАКБ РСІ тав. Дамброўскага аб дзейнасьці АКБ РСІ. Тав. Дамброўскі ў сваім дакладзе адзначыў, што работа АКБ РСІ праходзіла і праходзіць па лініі ажыццяўленьня рашэньняў XV зьезду УсеКП(б) і XVI парт. канфэрэнцыі УсеКП(б), а таксама рашэньняў апошніх пленумаў ЦК УсеКП(б) і КП(б)Б. Тав. Дамброўскі ў дакладзе прывёў шэраг фактаў скрыўленьня клясавай лініі ў рабоце савецкіх устаноў і арганізацыяў.

„Лёгкай кавалерыя“, — гаворыць тав. Дамброўскі, — павінна зьявіцца першым данаможнікам у барацьбе з гэтымі скрыўленьнямі. Пасьля дакладу тав. Дамброўскага зьлёт заслухаў даклад тав. Харкова аб чарговых задачах Фрунзэнскай арганізацыі ЛКСМБ — зьместу і формы працы „Лёгкай Кавалеры“. Дакладчык прыводзіў шэраг фактаў як прыкладнай, а таксама і адмоўнай працы асобных груп і атрадаў „Л. К.“ у раёне. Трэба зазначыць як пераможку ў пасьпяховай працы зьлёту на значнае спазьнісьне дэлегатаў. Напрыклад, першае пасяджэньне зьлёту пачалося на 1 1/2 гадзіны пазьней вызначанага часу. Учора увечары ішлі спрэчкі па дакладах Дамброўскага і Харкова.

Пункты ўвагі...

рад комсамольскай арганізацыі на сёньняшні дзень, як ніколі агульнае актуальнае і важнае мерапрыемства перабудова тэмпаў саюзнай працы, прыстасаваньня іх поўнасьцю да тэмпаў соцьялістычнага будаўніцтва.

Побач з гэтым трэба адзначыць на слабасьць увагі да зьлёту „Л. К.“ з боку іншых грамадзкіх арганізацыяў. Дружымы з сьняня матэрыялы таксама гавораць аб гэтым, бо там, дзе адбыліся палуправалы зьлётаў, грамадзкія арганізацыі ў падрыхтоўчай працы кепска дапамагалі комсамолу.

„Ваду“ прамоўца гаварыў...

29-га сьнежня 1929 году адбыўся зьлёт „Лёгкай Кавалеры“ Азарыцкага раёну (Мазырыччына). Падрыхтоўчая праца да зьлёту, з боку раённага штабу і РК ЛКСМБ, была праведзена кепска, таму зьлёт і ня даў патрэбнага эфэкту. На зьлёце сабралася 21 чалавек, з іх 5 чалавек з раёну. З некаторых комсамольскіх ячэек зусім не зьявіліся, напрыклад — з Ламавіцкай, у той час як атрад „Л. К.“ гэтай ячэйкі налічвае 60 чалавек. Докладчык па пытаньні бярэцтва з бюракратызмам і чалавях „Л. К.“ не падрыхтаваўся, аб чым ён нават заявіў на зьлёце і праціў праваць таму некаторыя „кавалерыстыя“ зьніклі. Невольна слова на зьлёце нельга было пачуць аб працы „Л. К.“ на вёсцы, з усіх прысутных выказалася 5 чалавек і тых толькі з мястэчка. На зьлёце прысутнічала ўсяго толькі 2 партыйцы. Трэба сказаць, што зьлёт ня справіўся з сваімі задачамі і ў гэтым віна РК КСМ, які ня здолеў правесці добра падрыхтоўчай работы. Палын

М, дзе гаварылі „раней за дзень“...

га студзеня ў Касцюковіцкім (Магілёўшчына) адбыўся зьлёт „Лёгкай Кавалеры“, на зьлёце прысутнічалі 50 чалавек, з якіх 200. Падрыхтоўчая работа зьлёту праводзілася слаба, а гаварылі ў ічэйках: Тунічана, Лавое і Мокрае патаньне аб правядзеньні да зьлёту абгаварылі толькі на бюро, ня былі арганізаваны нават групы ў ічэйках, на гледачы на тое, што падыходзілі прадстаўнікі РК МБ. Грамадзякая думка аб рабоце „Л. К.“ ня створана, аднавоўна зьлётаў атрадаў на зьлёце прысутнічалі толькі 4 чалавекі. На зьлёце „Л. К.“ Каінавіцкага раёну адбыўся 7-га студзеня, прысутнічалі 50 „кавалерыстаў“, з якіх толькі 30 вясковых. Ад 16-ці дэлегатаў зусім ня было, а на было зьявіцца 150 чалавек; чынам зьлёт прышося адказаць да 17-га студзеня. Грама-

Неадкладна трэба...

Адзначаныя недахопы і промахі ў правядзеньні зьлётаў „Л. К.“ павінны быць улічаны зараз жа ў най раёнамі, дзе яшчэ зьлёты не праведзены, трэба памятаць, што пасьпяховае правядзеньне ўсебеларускага зьлёту „Л. К.“ залежыць ад таго, наколькі гэта мерапры-

Марыевіч.



Там, дзе сарваўся зьлёты

Што выявіла абсьледваньне

унай „Лёгкай Кавалеры“ Эльскай ячэйцы ЛКСМБ была зроблена абсьледваньне савгаскай ячэйцы ЛКСМБ. Група настаўніцаў мэта — правярць якасьць дагавору па сав. снаборніцтве, што канкрэтна зроблена ячэйка падрыхтоўцы да вясельнай кампаніі.

Задаваньне — сабраць пэцелу ў падшэфных вёсках — 574 пуды, кожнаму комсамольцу па 2 пуды — ячэйкай ня выканана. На падшэфных вёсках пэцелу зусім не сабрана, а комсамольцамі — каля 5 пудоў. Трыерам ячэйка павінна была ачысьціць 300 пудоў насеньня — а ачысьцілі 610 пудоў. На арганізацыі садово-гародняга таварыства ячэйкай канкрэтна нічога ня зроблена.

Узьнімам клясавую зіркасць

У час падрыхтоўчай работы да зьлёту „Лёгкай Кавалеры“ у Лагойскім раёне (Меншчына) выявілася, што комсамольскія ячэйкі на мясцох драўна кіравалі групамі „Л. К.“, амаль ні адна ячэйка не заслахоўвала справаў аб працы „Лёгкай Кавалеры“. Часам комсамольцы „кавалерыстыя“ не давалі рашучага адпору кулакам і падкулэчнікам, выступаючым супроць калектывізацыі. Такое зьявішча наглядальна ў Дрыбенскай ячэйцы ЛКСМБ.

спартыўным парадкам перадаў дэфіцытны тавар Лагойскім прыватным гандляром. Гэтых фактаў „Л. К.“ ня выкрыла. У арцелі шаўцоў атрад „Л. К.“ нічога не рабіў у той час, калі тавар у гэтай арцелі дрэнны, на што ўсе скардаўца. Усе гэтыя недахопы і промахі ў рабоце „Л. К.“ выявіліся на зьлёце. Зьлёт „Л. К.“ пастанавіў выклікаць на соцьялістычнае снаборніцтва групы „Лёгкай Кавалеры“ Сьмлявіцкага раёну на наступных практычных мерапрыемствах: Кожнай групе „Л. К.“ уцлягнуць у сваю працу ня менш 10 чалавек батрацка-бядняцкай, савгаскай і колгаскай моладзі. Правярць як выконвацца дагаворы па соцьялістычнаму снаборніцтву; культ масавую працу. Правярць падрыхтоўку да вясновай пасеўкампаніі сельсаветаў, райземчасткі, агрономі, колгасаў і савгасаў раёну.

Лагойскай і Інушкаўскай групам „Л. К.“ зрабіць налёт на крэдытныя таварыствы з мэтай правяркі падрыхтоўкі да вясельнай пасеўной кампаніі і задавальленьня слядзя насеньнем. Правярць выкананьне будаўнічых плянаў і на колькі рацьянальна скарыстоўваюцца сродкі ад самабладаўняня. У сувязі з судэльнай калектывізацыяй трох сельсаветаў — Лагойскага, Паданкоўскага і Слабодзкага групам „Л. К.“ перыядычна правярць падрыхтоўку і ход самой працы па арганізацыі колгасаў. Наглядаць за захаваньнем збожжа на сьмінных пунктах і за тым, як праходзіць лесазагатоўкі. У сувязі з трохмесячнікам пролетарскай культуры беларускай і нацыянальных меншасцяў, правярць, што ў гэтым напрамку зрабілі хатычытальні, чырвоныя кутні, бібліотэкі і г. д.

Бірук.

